

ЗВЯЗДА

КОМУНІСТЫЧНАЯ ПАРТЫЯ (БОЛЬШЭВІКІ) БЕЛАРУСІ
ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б
№ 230 (6206) | 4 кастрычніка 1938 г. аўторак | ЦАНА 10 КАП.

У Совеце Народных Камісараў СССР.
Паведамленне аб самалёце «Родина».
ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ.
В. Я. Карасёў — Лепшая моладзь уступае ў рады комсомола.
С. Неўскі — Справаздача сельскага партгора.
І. Н. Рабцаў — Рыхтуюцца да вывучэння гісторыі партыі.
АРТКУЛЫ.
М. Н. Абушніч — Соцыялістычнае правасуддзі.
П. Вальд — Пахота абараняецца.

Аронаў — Змагаемся за новыя поспехі.
Г. Сяргеева — Росквіт масавай мастацкай самадзейнасці.
Ф. Манстанінаў — Выправіць памылкі ў аге-
стацы настаўнікаў.
Агляд друку: Ведаць свой горад.
На мясцовыя тэмы: Аб мескіх гаспіншах.
Бузем мацаваць абароназдольнасць краіны.
ЗА РУБЯЖОМ.
Пасля мюнхенскай згоды.
Зварот Французскай кампартыі да кампартыі і
народа Чэхаславакіі.

Уступленне германскіх і польскіх войскаў у Чэхаславакію.
Паведамленне ТАСС.
Зварот старшынь палаты дэпутатаў і сената Чэхаславакіі да французскага і англійскага парламентаў.
Абмен нотамі паміж Чэхаславакіяй і Венгрыяй.
Ваенныя дзеянні ў Кітаі.
Пасяджэнне каталонскага парламента.
Італія рыхтуецца да ўмоцненай інтэрвенцыі ў Іспанію.

ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ КІРАВАЦЬ ПРЫЁМАМ У ПАРТЫЮ

Партыя Леніна—Сталіна заўсёды аддавала і аддае выключную ўвагу прыёму новых членаў партыі з ліку лепшых людзей нашай краіны, бізнесмена адданых сацыялістычнай радзіме, Сталінскаму Цэнтральнаму Камітэту і вылікаму правадзіру народаў таварышу Сталіну.

Прыём у партыю — гэта важнейшая справа кожнай партыйнай арганізацыі, кожнага камуніста. Пры правядзенні гэтай велізарнай работы патрэбна кіравацца рашэннем ЦК ВКП(б) ад 29 верасня 1938 года «Аб аднаўленні прыёму новых членаў у ВКП(б)».

«Партыйнай арганізацыі, — запісана ў гэтым рашэнні, — строга праводзіць індывідуальны прыём новых членаў ВКП(б), павінны адбіраць у партыю сапраўды перадачы, сапраўды адданых справе рабочага класа, лепшых людзей нашай краіны, з рабочых, перш за ўсё, а таксама з сялян і працоўнай інтэлігенцыі, правяральных на розных участках барацьбы за сацыялізм».

Выбары ў Вярхоўныя Саветы СССР і ЕССР паднялі на небывалую вышыню палітычную актыўнасць працоўных мас. У гэтыя дні дзесяткі, сотні тысяч агітатары, прапагандысты, доверанцы, члены выбарчых камісій — неслі ў масы палкі словы большэвіцкай праўды, агітуючы за справу Леніна—Сталіна. Гэта выдатны рэзерв для пашырэння рады нашай партыі!

У кожным горадзе, на заводзе, у калгасе, саўгасе, навукальнай установе, тысячы адданых рабочых, калгаснікаў, лепшых прадстаўнікоў інтэлігенцыі імкнуцца ўступіць у рады партыі. У большасці гэтыя людзі актыўна ўдзельнічаюць у сацыялістычным будаўніцтве, многія з іх маюць багаты вопыт грамадскай работы і актыўна барацьбы па выкрывіні і выкароўванню трапцэнца-бухарынскіх фашысцкіх бандытаў.

За апошні час у КП(б)Б значна палепшана работа па прыёме ў партыю новых членаў. Пярэдняны партыйны арганізацыі, раённыя камітэты КП(б)Б ўсё больш і больш алыкозюць ад самацёку, усё шырэй разгортваюць работу па аблору ў партыю лепшых стажанаўцаў, ударнікаў, перадачых людзей навуцы і мастацтва.

Калі за 14 месяцаў да дня аднаўлення прыёму ў партыю да 1 студзеня 1938 года было прынята 212 чалавек кандыдатаў і ў члены партыі 284, то за 8 месяцаў 1938 года прынята ў кандыдаты 2.725 чалавек, а ў члены партыі 1.300.

Аднак, было-б няправільным не бачыць пры гэтым рад сур'ёзных недахопаў. Некаторыя партыйныя арганізацыі не выконваюць рашэнняў ЦК ВКП(б) ад 29 верасня 1938 года. Восе ярыя прыклады 3 109 пярэдняных партыйных арганізацыяў Сталінскага горрайкома (гор. Менск) — 40 не прынялі ў партыю ні аднаго чалавека; па Магілёўскай гарадской партыйнай арганізацыі з 93 пярэдняных партыйных арганізацыяў — 31 таксама не прынялі ў партыю ні аднаго чалавека. Па Палескай вобласці 49 партыйных арганізацыяў яшчэ не прыступілі да прыёму ў рады партыі.

Недапушчальна слаба ідзе рост партыі на сяле. Не глядзячы на вялікі імкненне ў рады партыі перадачых людзей сяла, якія на справе паказалі сваю адданасць справе камунізма, райкомы партыі прыём у ВКП(б) пусцілі на самацёк, зусім недастаткова вылучылі выхавальную работу сярод калгаснікаў і калгасніц, трактарыстаў, камбайнераў і савецкай інтэлігенцыі. У выніку за 8 месяцаў прынята ў кандыдаты партыі 258 калгаснікаў, а такія партарганізацыі, як аршанская, бягомльская, жыткавіцкая, добрушская, шклоўская і іншыя за 1938 год не прынялі ў партыю ні аднаго калгасніка.

Такое недапушчальнае становішча

можна глумачыць толькі адным пярэдняным партарганізацыі і райкаму ад беспартыйных мас. Кіраўнікі гэтых партыйных арганізацыяў заблылі элементарную большэвіцкую ісціну, што адсутнасць росту партыі з'яўляецца пераконаўчым доказам слабай палітычнай масавай работы.

Вельмі вялікім тормадам у прыёме ў партыю з'яўляецца разрыў паміж пачай заяў і іх разглядом. Так, напрыклад, на 1 верасня 1938 г. у пярэдняных партыйных арганізацыях, райкомах, гаркомах і абкомах КП(б)Б не разгледжана 2.646 заяў. Нярэдка выпадкі, калі партыйныя кіраўнікі прабуюць глумачыць недапушчальна марудна разгляд заяў аб прыёме ў партыю неабходнаю стараннай праверкі. Зразумела, праверка, старанная праверка, патрэбна, каб ні адзін вораг, які бы ён ні маскіраваўся, не мог прадзеці ў рады партыі. Аднак, нельга забываць большэвіцкага падыхода да справы. Праверка не павінна і не можа затрымліваць разгляд палатных заяў, і ні адзін партыйны кіраўнік не мае права не разглядаць заявы аб прыёме ў партыю месяцамі.

Непярэднямі з'яўляюцца факты валакіты і заняжы з выдатнай партдакументаў. Не глядзячы на неаднаразовыя ўказанні ЦК ВКП(б) аб саюснасці выданы партдакументаў прынятым і адноўленым у партыі, многія райкомы, гаркомы прадаўжаюць затрымліваць выдату партдакументаў, у выніку чаго 1551 чалавек, або 88 проц. прынятых у ВКП(б) не атрымалі партдакументаў.

Затрымліваюць работу па прыёме ў партыю і няправільныя адносіны некаторых камуністаў да дачы рэкамендацыі. Баючыся, «як бы чаго не вышло», асобныя члены партыі працягваюць фальшывую шпінаць, не даюць рэкамендацыі таварышам, прапраграм на работе. Партыйны кіраўнік абавязаны растлумачыць камуністам школьнасць такога падыхода да важнай справы, які прыём у партыю. Партыя абавязвае кожнага камуніста дапамагчы лепшым людзям нашай краіны, даказаўшым сваю адданасць ленынска-сталінскай партыі—уступіць у рады ВКП(б).

Адным з важнейшых рэзерваў росту партыі з'яўляюцца групы спачуваючых. Між тым, рост груп спачуваючых пракельні слаба. За 7 месяцаў 1938 г. па рэспубліцы прынята ў групы спачуваючых толькі 700 чалавек. Гэта лічыба карка свецлыч аб недапацыцы работы са спачуваючымі.

Таксама слаба выконваецца рашэнне ЦК ВКП(б) «Аб унясенні комсомольцаў у рады ВКП(б)». З рэкамендацыйных райкамаў ЛКСМБ 6602 комсомольцаў, прынята ў партыю толькі 1814.

Праводзячы работу па прыёме ў партыю большэвіцкай партыі лепшых людзей нашай радзімы, адданых справе партыі: «Не треба забываць, — гаворыць таварыш Сталін, што партыйныя не паліваюць з неба. Трэба памятаць, што ўсе партыйныя самі былі калісьці беспартыйнымі. Сёння ён беспартыйны, а заўтра стане партыйным. Што-ж, узалева, тут кічыцца? Сярод нас, старых большэвікоў, знойдзецца памала людзей, якія працуюць у партыі год 20—30. А мы-ж самі былі калісьці таксама беспартыйнымі. Што было-б з намі, калі-б год 20—30 таму назад сталі памыкаць намі тагачасныя партыйцы і не сталі-б падлускаць да партыі? Магчыма, што мы былі-б аддзелены ад партыі на рад год. А мы-ж, старыя большэвікі, — не зношаны людзі, таварышы».

Цэнтральны Камітэт нашай партыі не раз указваў, што прыём у партыю і выхаванне ўноўпрынятых—важнейшая справа кожнай партыйнай арганізацыі. Партыйныя кіраўнікі, кожны камуніст павінны па-большэвіцку выконваць гэты ўказанні.

ПАСЛЯ МЮНХЕНСКОЙ ЗГОДЫ

ЗВАРОТ ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТЫІ ДА КОМПАРТЫІ І НАРОДА ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПАРЫЖ, 2 кастрычніка. (БЕЛТА). Газета «Юманітэ» агучыла тэкст звароту, пазланага Торэсам, Камэнам і Дзюкло ад імя Французскай камуністычнай партыі да камуністычнай партыі і народа Чэхаславакіі. Зварот выказвае глыбокае спачуванне французскага народа і яго салідарнасць з чэхаславацкім народам у вайсковых гадзінах, перажываемых ім. «Не думайце, — гаворыцца ў звароце, — што мірны французскі народ стаіць на старане жорсткіх гвалтаўнікаў, якія накінуліся на валу краіну. Прадубныя Францыі пратэстуюць супроць рашэнняў, прыдзаваных з Мюнхена. Гэтыя спрэчкі рашэнні прыносяць у афарм Чэхаславакію. Французскі народ вер-

ны традыцыям справядлівасці і салідарнасці і не нясе адказнасці за гэтыя рашэнні».

Зварот падкрэслівае, што мюнхенскія рашэнні, з'яўляючыся змовай урадаў Францыі і Англіі аб расчлаенні Чэхаславакіі на ўгоду няглым патрабаванням Гітлера, ствараюць прамую пагрозу для свабодных народаў.

Французская кампартыя заклікае чэхаславацкі народ, што ў адказ на горацы пратэст чэхаславацкага ўрада, павяржаны да ўсяго свету, работчы і францужыны народ будучы весці нястомную барацьбу за мір і свабоду народаў.

УСТУПЛЕННЕ ГЕРМАНСКИХ І ПОЛЬСКИХ ВОЙСК У ЧЭХАСЛАВАКІЮ

ПРАГА, 3 кастрычніка. (БЕЛТА). Занятыя германскімі войскамі раённы паўднёвай Чэхіі закончана. Учора праводзілася эвакуацыя і адыход чэхаславацкіх войскаў з раёнаў другой зоны — у Паўночнай Чэхіі. Адначасова з эвакуацыяй германскія войскі займалі чэхаславацкую тэрыторыю. У гэтым раёне імі заняты гарады Шлухоў, Румбурк, Варыслорф і Красна Ліпа. Тут паміж размяшчэннем чэхаславацкіх і германскіх войскаў таксама ўсталявана нейтральная зона.

У ноч на 2 кастрычніка германскія войскі перайшлі граніцы ў раёне Нова-Градзі і занялі горад і рад прылягаючых да яго населеных пунктаў. Так як акупанты гэтага раёна не прадугледжана мюнхенскім пагадненнем, то камандванне чэхаславацкай арміі заняла энергічны пратэст супроць самавольнай акупацыі. Толькі пасля гэтага германскія войскі ачынілі гэты раён.

На працягу сённяшняга і заўтрашняга дзён чэхаславацкія войскі адыдуць з раёнаў траінай зоны. Тут будучы перадачы Германіі такія буйныя цэнтры,

як Хаб (Эгер), Аш, Карловы Вары (Карлсбад), Марыанске Лазне (Марыенбад) і іншыя.

Эвакуацыя чэхаславацкімі войскамі раёна Чешына прайшла без асобых інцыдэнтаў. У радзе іншых раёнаў, на якія прэтэндуе Польшча, польскія фашысты пры падтрымцы войскаў справядлівалі рад узброеных сутычак. Паблізу Яблункоў польскія фашысты нападлі на чэхаславацкія ваенныя патруль. У выніку перастрэлкі вель некалькі цяжка раненых. У горадзе Мосты польскія фашысты кінулі гранаты ў будынак мясцовай школы. Настаўнік Прохазка і адзін чэхаславацкі салдат гвалтоўна адрэвалі на польскую тэрыторыю. Чэхаславацкія войскі не паліваюцца на правакацыі палкаў і прымаюць пэўныя меры да аховы парадку.

Як зараз вынясецца, польскі ўрад патрабуе ад Чэхаславакіі правядзення «операнты» ў радзе раёнаў паблізу Сілезкага Острава і Фрыдэка, населеных пераважна чэхамі.

ПАВЕДАМЛЕННЕ ТАСС

У афіцыйнае міністэрства замежных спраў Чэхаславакіі «Прагер прэсе» ад 30 верасня, пад загалоўкам «Парыж—Лондан—Масква», змешчана паведамленне парыжскага карэспандэнта названага органа, бышым-бы ўрады Францыі і Англіі рэгулярна інфармавалі ўрад СССР аб становішчы чэхаславацкага пытання, прычым паміж п. Бонэ і т. Сурьшам, п. Галіфаксам і т. Майскім адбывалася бышым-бы працяглыя парадкі на гэтым пытанні. Алеголь карэспандэнт «Прагер прэсе» зазначае, што мюнхенская канферэнцыя «уцяляе сабой не проста пацхачырох».

ТАСС упэўняе заявіць, што вышпрыведзенае паведамленне карэспандэнта «Прагер прэсе» зусім не адпавядае сапраўднасці. ТАСС упэўня-

важны паведамліць, што пры сустрэчах п. Бонэ з т. Сурьшам і п. Галіфакса з т. Майскім, меўшых месца ў апошні час, абодвум паўпрадам СССР паведамлялася толькі такая інфармацыя, змест якой не выходзіў з рамкі звесткаў, публікуемых у штодзёнай прэсе. Ніякіх нарад і, тым больш, пагадненняў паміж ўрадамі СССР, Францыі і Англіі па пытанні аб абсягах Чэхаславацкай рэспублікі і аб уступках аграру — не адбывалася. Ні Францыя, ні Англія не кансультавалі з СССР, а толькі паведамлялі ўраду СССР аб адбудуных фактах. Да канферэнцыі ў Мюнхене і яе рашэнняў, які было ўжо заяўлена ў паведамленні ТАСС ад 2 кастрычніка г. г., савецкі ўрад ніякіх адносін не меў і не мае.

ЗВАРОТ СТАРШЫНЬ ПАЛАТЫ ДЭПУТАТАЎ І СЕНАТА ЧЭХАСЛАВАКІІ ДА ФРАНЦУЗСКАГА І АНГЛІЙСКАГА ПАРЛАМЕНТАЎ

ПРАГА, 3 кастрычніка. (БЕЛТА). Старшыні чэхаславацкай палаты дэпутатаў і сената зварнуліся да спецыяльнымі пісьмамі да французскага і англійскага парламентаў. Адначасова, што Чэхаславакія заўсёды рашала пытанні, якія датычылі нацыянальных меншасцей, у духу дэмакратыі і міжнародных дагавораў, пісьмы указваюць на беспрыкладны гвалт, зроблены над чэхаславацкім народам у выніку мюнхенскай канферэнцыі.

Адначасова ў пісьмах звартаецца ўвага на тое, што мюнхенскае рашэнне нанесіць велізарную эканамічную страту Чэхаславакіі і не дае ніякіх гарантыяў новых граніц дзяржавы і іх неадвратнасці ў будучым.

У заключэнне ў пісьмах выказваецца ўпэўненасць у тым, што французскія і англійскія парламентаў не акажуча безудельным да справы забеспячэння жыццёвых інтарэсаў чэхаславацкага народа».

АБМЕН НОТАМИ ПАМІЖ ЧЭХАСЛАВАКІЯЙ І ВЕНГРЫЯЙ

ПРАГА, 3 кастрычніка. (БЕЛТА). Чэхаславацкае тэлеграфнае агенства паведамляе, што міністр замежных спраў Крофта пералаў учора ноччу венгерскаму пасляніку ў Праге праяк чэхаславацкага ўрада, прапануючага стварыць у сабы кароткі тэрмін амяшчаную камісію з чэхаславацкіх і венгерскіх экспертаў, якая вывучыць праблему венгерскай меншасці ў Чэхаславакіі і падрыхтуе неабходнае рашэнне.

Гэта чэхаславацкая прапанова перададзена венгерскім паслянікам Крофта, у якой венгерскі ўрад, апасылаючыся на мюнхенскае пагадненне, трыбаваў непасрэдных перагавораў паміж чэхаславацкім і венгерскім ўрадамі. Аб гэтых двух дэмаршах было паведамлена да ведам румынскага і югаслаўскага ўрадаў.

хаславакіі і падрыхтуе неабходнае рашэнне.

Гэта чэхаславацкая прапанова перададзена венгерскім паслянікам Крофта, у якой венгерскі ўрад, апасылаючыся на мюнхенскае пагадненне, трыбаваў непасрэдных перагавораў паміж чэхаславацкім і венгерскім ўрадамі. Аб гэтых двух дэмаршах было паведамлена да ведам румынскага і югаслаўскага ўрадаў.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ Ў КІТАІ

Калона кітайскіх войскаў на поўнач ад Дзаян нанесла японцам сур'ёзнае паражэнне. Пасля двухдзённых цяжкіх баёў японцы страцілі забітымі і раненымі каля тысячы чалавек. Кітайскіх страцілі некалькі сот чалавек. Уваключы частка японскага атрада прымушана была адступіць.


На лініі Цзюянь—Нанчан у сектары Нанчан кітайскі аддзінлі наступілі японцы. На месцы бою кітайцы знайшлі 800 японскіх трупцаў. Сярод трафараў, захвачаных кітайцамі: ёсць 4 артылерыйскія гарматы і шасці аддаты дзямус.

Калона кітайскіх войскаў на поўнач ад Дзаян нанесла японцам сур'ёзнае паражэнне. Пасля двухдзённых цяжкіх баёў японцы страцілі забітымі і раненымі каля тысячы чалавек.

Пасля захату Сяньчэна (на паўднёвым ўход ад Уху) кітайскія палат наступалі на Ваньчжы (на паўночным паўднёвым ўход ад Уху і Сюаньчэнам).

8-Я АРМІЯ ЗАНЯЛА ЛЮЛІН

ХАНЬКОУ, 3 кастрычніка. (БЕЛТА). Часті 8-й народна-рэвалюцыйнай арміі выйшлі японскі полк пад камандаваннем Ісідзі з Тзіліна (на паўднёвым захад ад Тайюань) у заходняй частцы правышчы Шаньсі).



Комсомолец-пярэдачы, рабочы-стаханавец віцебскай лесабазы тав. А. Л. Ваброў, які адначасу дзець залёціны яго ў рады Чырвонай Арміі выкажанае плані на 240 проц. Фото Паўкава (СФ).

ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ САМАЛЁЦЕ «РОДИНА»

3 кастрычніка 1938 года звяно гідра-самалётаў Грамадзянскага паветранага флота вылетела з Комсомольска на пошукі самалёта «Родина» ў раён возера Эверон—возера Амутыі—населены пункт Кербі, знаходзячыся ў 125—200 км. на паўночны захад ад г. Комсомольска.

У 13 гадзін 30 мінут (па мясцовому часу) лётчык Сахараў заўважыў самалёт на зямлі ў 20 км. на паўднёвым захад ад возера Амутыі. Знізіўшыся да вышыні 10 метраў, ён яна ўбачыў двухматорны самалёт і двух чалавек каля самалёта, падаваўшых

сігналы белым палотнішчам. Праз 5 мінут прыляцеў другі самалёт пад управленнем лётчыка Бурлакова і праз гадзіну—трэці, пад управленнем лётчыка Раманава, якія таксама бачылі самалёт двухматорны і двух чалавек каля самалёта.

Есць ўсе падставы меркаваць, што вылучаны двухматорны самалёт на мэрдыцына на ўход ад Хабаруска—«Біс» самалёт «Родина».

Прыняты ўсе меры да дастаўкі экіпажа і самалёта ў Комсомольск.

(БЕЛТА).

У Совеце Народных Камісараў СССР АБ КОЛКАСЦІ ЖЫВЁЛЫ У ІНДЫВІДУАЛЬНЫМ КАРЫСТАННІ РАБОТНІКАЎ СОЎГАСАЎ

У мэтах упаралкавання справы з жывёлай, якая знаходзіцца ў індывідуальных карыстанні рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служачых саўгасаў, Совет Народных Камісараў Саюза ССР паставіў:

1. Устанавіць, што работнікі саўгасаў могуць мець у індывідуальным карыстанні прадукцыйную жывёлу на адну сям'ю не больш:
 - а) адной каровы і яленя да 4-х месяцаў, ці адной казы (замест каровы) з прылодам не старэй аднаго года;
 - б) адной свіні для алдому.
2. Работнікі саўгасаў Узбекскай, Туркменскай, Таджыцкай, Казахскай і Кіргіскай ССР, Якуцкай і Камышак АССР могуць мець на адну сям'ю замест свейго трох авечак з прылодам не старэй аднаго году.
3. Устанавіць, што работнікі саўгасаў, якія маюць жывёлу ў індывіду-

альным карыстанні, прыцягаюцца да абавязковай пастаўкі малака і мяса дзяржаве на нормах, устаноўленых для калгаснікаў.

3. Забараніць работнікам саўгасаў:
 - а) мець у асабістым карыстанні рабочую жывёлу (конай, валу і вярблюду);
 - б) утрымліваць на тэрыторыі саўгасаў жывёлу, якая становіцца раагера на бруцэлёз, туберкулёз і паратуберкулёз;
 - в) купіць і ўводзіць у саўгасы жывёлу з інных гаспадарак без адпаведнага дазволу органаў ветэрынарнага нагляду.
 4. Абавязваць ветэрынарных работнікаў саўгасаў перыядычна праводзіць ветэрынарна-санітарную апрацоўку жывёлы, якая знаходзіцца ў індывідуальным карыстанні работнікаў саўгасаў. (БЕЛТА).

БУДЗЕМ МАЦАВАЎ АБОРОНАЗДОЛЬНАСЦЬ КРАІНЫ

У Тураўскім раёне ў калгасіх «Правда», імя Варашылава, імя Калініна і інш. з вялікай зацікаўленасцю абмяркоўваюцца зварот калгаснікаў сельгасарцелі імя Чалаева, Валатаноскага раёна, Палтаўскай вобласці (СССР). Калгаснікі, Тураўшчыны выказваюць сваю гатоўнасць мацаваць абаронную гатоўнасць сацыялістычнай радзімы. У кожным выступленні калгаснікаў гучыць бізнесная любоў да вялікай большэвіцкай партыі, да правядыра народаў таварыша Сталіна, гатоўнасць грудзямі абараняць сватэчэння і неадвратныя граніцы вялікага СССР.

«Мы гораца падтрымліваем заклік чапэўцаў, — гаворыцца ў рэзалюцыі агульнага схода калгаснікаў сельгасарцелі імя Калініна, — і біром на сябе абавязальства ў бягучым годзе падрыхтаваць з ліку калгаснікаў 50 вараццяўскіх стралкоў, 50 значкоў ППХА, 35 — ППА, 25—ГСА і 10 вараццяўскіх коннікаў».

Агульны сход рашыў арганізаваць рад гуртоў на вывучэнне ваенных спецыяльнасцей, кожны калгаснік павінен набыць працагаз.

Калгаснікі выклікалі на сацыялістычнае спарбінства па ўмацаванню абароннай работы калгаснікаў іншых калгасаў Тураўскага раёна.

ПЕРАДКАСТРЫЧНІЦКАЕ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНІЦТВА ПРАДПРЫЕМСТВАЎ БССР

ПЕРАВЫКАНАЛІ ПЛАН

Калектыў менскага завода ланцугоў Галя, які перадавае прадпрыемства, ужо другі год трымае пераходны чыровы сцяг Менскага гаркома КП(б)Б і гарадскога савета. Сваё прышчыства калектыў не злае. На заводзе добра адладжана адначаснае вучоба 30 рабочых займаюцца ў стаханавіцкім кабелі, ёсць 80 чалавек займаюцца ў тэхгурлаках на заводзе. Арганізавана перадача вопыту лепшых стаханавцаў.

Уключыўшыся ў перадкастрычніцкае сацыялістычнае спарбінства, калектыў завода абавязваўся выкажыць гадзінны план да 1 снежня а па выпуску штыропалужы — да гадзіны Кастрычніка. Рабочыя паспяхова выконваюць узятыя абавязальствы. План за 9 месяцаў бытувала года выкажана на 110,2 проц. План выпуску тавараў шырокага спажывання выкажана у верасні

на 176 проц. Завод перавыкажаў 9-месячную праграму па вырабу ланцугоў для камбайнаў «Комунар» і «Сталінец». Вышпучана звыш плана 6.817 метраў. Выкажана гадзінная праграма выпуску ланцугоў для паўночных камбайнаў.

На заводзе зачынаецца асабонае ланцугоў для маладзціцкаў, устанавіліся новае складанае абсталяванне. Да канца года завод мяркуе выпусціць 1.600 метраў ланцугоў для маладзціцкаў.

Перадлым цэкам на заводзе з'яўляецца штатматэрыя. Кала 80 проц. рабочых цеха — стаханавцы. Большасць з іх выконваюць норму звыш 200 проц. Пярэдня кастрычніцка стаханавіцкага цеха выкажана дабранае заданне: Зіновіў — на 518 проц., Швед — на 306 проц., Крывен — на 300 проц., Мірончык — на 249 проц.

ПЕРАДАЮЦЬ СТАХАНАЎСКІ ВОПЫТ

БАБРУЙСК, 3 кастрычніка. Падрыхтаваны да XXI гадзіны Вялікага Кастрычніка адначасна да прадпрыемствах Бабруйскага дзейнага папярэдняга сацыялістычнага металу работы. У пераходных мэтах швейнай фабрыкі імя Дзержынскага шырока прымяняцца шэфства стаханавцаў над новымі работнікамі. У чэрвені-жніўні леныце № 5 трэціх групы стаханавцаў

матарыетка Высокая з'яўляецца чаруае свайму метадзе работы новых работнік. Многія з іх ужо сталі стаханавцамі. Новая работніца тав. Піцнерова пачыла ўжо дэманстраваць іным работнікам. Стаханавца-матарыетка тав. Іванца дэнта тав. Карнаў узялі ішафства над работніцай Іванца. Завод Жаласка дэнта Іванца выкажана сваю норму на 140 процантаў.

ЗМАГАЕМСЯ ЗА НОВЫЯ ПОСПЕХІ

Год таму назад друкарня «Палесдрук» карысталася дрэннай славай адстаючага прадпрыемства. Вытворчы план не выконваўся, фонд зарплат быў перавыдаваны на 70 тысяч рублёў, у цэхах назіраліся штодзённая працоў і за паломак машыны і станкі. Складская гаспадарка была рабурэна. Ворагі навола, трафіка-бухарыскія шкіднікі, якія акапаліся былі на прадпрыемстве, паслядоўна выконвалі свае злычынныя планы.

Адной з важнейшых умоў па хутчайшай ліквідацыі вынікаў шкоднасці з'яўлялася ўмацаванне вапору пазавых гаспадарчых кіраванні і з гэтага мы пачалі. На пасядзі начальніка пахаў брыгадзёр былі вылучаны кадрыныя рабочыя, стажанты, на сярэня даказаны сваю адданасць сацыялістычнай вытворчасці. Начальнікам буйнейшага цэха белаўскага быў вылучан т. Тарасевіч, які дагэтуль працаваў брыгадзірам, наборным цэхам кіруе зараз старая работніца-наборшчыца тав. Рамаўская; галоўным механікам вылучан рабочы-слесар т. Пільціца. Стажанты тт. Хаўкін, Волжін, Н. Гоф, Аронава. Пейзнер і многія іншыя былі вылучаны на пазавую гаспадарчую работу. Усе гэтыя таварышы прымавалі сябе на рабоце і на справе разбілі варажыя «тэорыі» ад паліцэйскага кадраў.

Адначасова з гэтым мы ўзяліся за авальнае пераўтварэнне ў гаспадарчых прадпрыемствах, арганізавалі планыны рамонт друкарскіх машын, разналькіх машынаў і іншых.

Ад рэзультатах прааробленай работы ў гэтай сфэры гаворыць дзве характэрныя лічбы: за першае паўгоддзе 1937 года абсталаванне прасталя 3812 машына-гадзін, а за той-жа перыяд 1938 года — 985 машына-гадзін.

Прыкладна ў паралель з гэтым вытворчым Равен пацера і гатовалі прадукцыя ляжалі на дварах фабрыкі пад адкрытым небам, можа пад дажджом і павялічыла гэтай злычыннай багаццям дакладна паказвае канон.

Многа ўвагі мы аддалі стажанцкаму руху. Колькасць стажанцкаў на прадпрыемстве з'яўлялася расце. У чэсны момант стажанцкаў з'яўляюцца 20 тысяч 500 рабочых і работніц, якія значна перавыконваюць свае нормы. Наборшчык тав. Бабушкін выконвае нормы на 293 проц., верстальшчык т. Альціх — на 230 проц., рэзачнік т. Анисіч — з месяца ў месяц павышае сваю прадукцыйнасць, дасягаючы 300 проц. выпрацоўкі, перапісчык тав. Фішбейн — на 300 проц., літоўшчыца т. Пява — на 198 проц. і т. д.

У выніку правядзення арганізацыйна-гаспадарчых мерапрыемстваў і разгортвання стажанцкага руху прадпрыемства выканала план па выпуску прадукцыі за першае паўгоддзе 1938 года на 105,2 проц., за ліпень — на 112 проц., а за жнівень — на 116,2 проц. Увадзены жорсткая фінансавая дысцыпліна дазволіла нам не толькі выканаць звышплан па аніжніню сабокопту але і дабіцца выдатнай эканоміі за кошт сэрвісу, матэрыялаў і т. д.

Вялікую дапамогу ў паліпшэнні работы прадпрыемства аказалі наравы гаспадарчага актыва, а таксама вытворчыя наравы па цэхах, дзе былі ўнесены дзесяткі прапаноў. Большая частка з іх ужо ажыццэўлена. Для вяртэнні газет адведзена асобнае памяшканне. У газетным аддзяленні ўстаноўлены стэрэаграфічны прэс, што забяспечвае ад неабходнасці пераносіць газетныя падысы ўніз, у стэрэаграфічны цэх. Увадзены паточнай сістэмы ў цэх белаўскага тавару сырыяе далейшаму павышэнню прадукцыйнасці працы рабочых.

Поспехі прадпрыемства былі-б значна большымі, калі-б нас нармаўна забяспечвалі сыравінай. За 8 месяцаў друкарня наладзіла 555 тон паперы для шыткаў Сыравіна пацупае з вялікімі перабымі, што выклікае працоў асабліва ў спытачна-лінавальным цэху. Такое становішча з сыравінай павялічыла да таго, што савецкім школьнікам надала 12—13 мільёнаў шыткаў.

Наркамат мясцовай прамысловасці і Бельпаграфураўленне не клопатніца па аб тым, каб мы саевочасва атрымалі паперу.

Не глядзячы па ўважаныя труднасці ў рабоце «Палесдрук» здолеў дабіцца значна лепшых паказальнікаў у параўнанні з іншымі прадпрыемствамі паліграфічнай прамысловасці рэспублікі. Па рэзультатах работы першага паўгоддзя 1938 года «Палесдрук» прысутля пераходзіць чарговым сцяг Бельпаграфураўлення і ЦП заўва.

Гэта абавязана яе яшчэ больш паліпшэнню сваю работу і ліквідацыю сям неадыхаю на вытворчасці. У яе яшчэ канчаткова не знішчаны працоў, не ажыццэўлены яшчэ значныя мерапрыемствы па ахове працы і тэхнікі бяспекнасці. Нам неабходна такія ж рашучыя і скіраваныя гаспадарку. Не вядома яшчэ тэхнічная аўбоа.

Найдзяцця XXI гадыня Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. У цэхах нагляданця новы ўздым сацыялістычнага спарорніцтва. Рабочыя бяруць па сабе абавязальнасць па далавішаму павышэнню прадукцыйнасці працы, па ўмацаванню абароны работы.

Калектыв друкарня аб'яваўша перамога — за 6 снежня — выканала гадзінны план па ўсіх паказальніках. Няма сумнення, што гэтыя абавязальнасцвы будучы будучы намі выкананы.

АРОНАУ.
Дырктар фабрыкі «Палесдрук».

ФАБРЫКА НЕ ГАТОВА ДА ЗІМЫ

Падрыхтоўка да зімы ў нас, на запалкавай фабрыцы «Х Кастрычнік», праходзіць незвычайна.

Чурачкі пэх фабрыкі, які зараз ледзь паспявае забяспечваць цэхі чуракамі, не мае справных пад'езаў дзверы памаваны, а длачатны сенах дэры 3-а адсутнічы стоку аўтаматы, паковачны і іншыя стоку ў часе дажджу заліваюцца вадой. Рабочыя-акрыячкі ўвесь час прапуюць пры акрыячкі, што выклікае частыя захворванні. Камісія па ахове працы не раз прапавоўвала дзверцы паліпшыць умовы працы рабочым лабараторы і чурачкіна цэха, але гэтыя прапановы астаюцца нявыкананымі.

ЛЕКЦЫІ СТАХАНАЦАЎ ЧЫГУНАЧНІКАЎ

Навуковае інжынерна-тэхнічнае таварыства Беларускай чыгункі арганізавае лекцыі стаханавцаў аб метадах іх стаханавцаў работы.

Гэтымі днямі ў малой аўдыторыі гомельскага клуба імя Леніна стаханавец-саставіцель паяздоў станцыі Гомель тав. Міхалота і старшы мамы віет дэпо Гомель тав. Паловіч прычталі лекцыі аб стаханавцкіх метадах

хуткага фарміравання паяздоў. Паслухаў лекцыі сваіх лепшых стаханавцаў прышлі чыгуначнікі — сігналісты, атрэнчачнікі, машыністы і інш.

Тав. Міхалота проста і пераканаўча расказаў аб тым, як ён асабіў адначасова расфарміравае і фарміравае паяздоў, затрачваючы на працоўку поезда 30—35 мінут замест 45 мінут па норме.

(«Палеская праўда»).

Здавалася-б, што больш трэба Няхай і яналей праце ў школе выхувае наша слаўнае малодзе пакаленне. Так і рашыла атэстачыяна камісія, прысвоішы тав. С. А. Рамшквічу званне настаўніка сярэдняй школы.

Але інакш паглядзела на ўсё гэта наркамасветы БССР тав. Уралава.

Аказваецца, не толькі званне настаўніка сярэдняй школы хатя-б з правам выкладання ў 5—7 класах дзе тав. Рамшквіч праце ўжо дзевяты год, але нават і званне настаўніка пачатковай школы Сафрон Арсеніевіч не ўдастоіўся.

Раз няма дыплама — значыцца ты не настаўнік. І ў рэзалюцыі напісана: «Навушчы да працы ў школе». Тут-жа тав. Уралава сама растлумачае:

— Пры першай магчымасці змяніш, мы іх (напушчаных) будзем адсяваць са школы...

— Няхай вучацца, — воль адзіны адказ тав. Уралавай на ўсе скаргі настаўнікаў аб няправільнай атэстачыі.

За гэтым, наогул вельмі правільным, лозунгам хаваюцца зусім няправільныя дзеянні. Не кожнаму настаўніку пал сілу пачаць навучану ў 50 год, хоць ён мае і дастатковы педагогічны вопыт і вельмі са сваю прадамоту



Церадзастрычніцкае спарорніцтва на мяскай асавай фабрыцы «Кастрычнік». На ЗДЫМКУ: перадавы перадастрычніцкага спарорніцтва—стаханавцы тт. А. Д. Бурштэйн (злева) і С. Шостака.

РОСКВІТ МАСАВАЙ МАСТАЦКАЙ САМАДЗЕЙНАСЦІ

Па ўсёй Савецкай Беларусі шырока разгарнулася падрыхтоўка да ўсебеларускай алмпіяды народнай мастацкай самадзейнасці, прысвечанай XX годзію ленінскага комсамола. Зараз у раёнах прапавіцца вольныя алмпіяды мастацкай самадзейнасці. Днямі ў Хойніцкай павітцы раённая алмпіяды мастацкай самадзейнасці. Зараз да алмпіяды разгарнулася вельмі шырока падрыхтоўка. Сёння перадавы гледачы будуць дэманстраваць росквіт мастацкай самадзейнасці дзесяткі творчых калектываў прадпрыемстваў устаноў калгасаў і саўгасаў. Аб некаторых калектывах і гуртках мастацкай самадзейнасці і аб тым, як яны рыхтуюцца да раённай і ўсебеларускай алмпіяды, варта ўжо зараз расказаць.

Заслужанай папулярнасцю ў прапоўны Беларускай карыстаецца ансамбль песні і танца Хойніцкай МТС. Зараз ансамбль налічвае 45 чалавек. Гэта — аграрны, трактарны, служачыны кантракт МТС і калгаснікі. За шэсць год існавання ансамбль даў сотні выступленняў у раёне, некалькі раз выязнаў сёна дасягнуў у сталіны ардыянасвай БССР—Менску, выступалі ў Харкаве і нават у Маскве. За выдатную работу ансамбль дасяг па праміравае і заваяваў права ўдзелу ва Усеазаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы 1939 года.

Зараз, напярэдні раённай алмпіяды мастацкай самадзейнасці, ансамбль МТС рыхтуе новыя нумары: «Украінскі танец», «Песню аб Сталіне».

Вельмі вырас малоды являўна арганізаваны мастацкі калектыв саюза рабочых лесу і сплаву пры Першамайскім леспрамыславе Нядаўна на ўсебеларускай алмпіядзе свайго саюза гэты калектыв заяваў першае месца — атрымаў чарговы пераходны сцяг і некалькі гароных прамій.

Выдатны выкаваўшамі гуртка леспрамыслава з'яўляюцца танпарты брата Нікіпені, вучаніцы-выдатныя вучобы

АРОНАУ.
Дырктар фабрыкі «Палесдрук».

ДОБРЫ ПАЧЫН

Нядаўна літаратурны гурток, які праце пры гомельскай цэнтральнай бібліятэцы імя Гершэна і радыкалі «Палескай праўды» арганізаваў выступленне сваіх членаў з чытаннем твораў па радзё Члены гуртка Д. Кавалёў, Д. Піноў, Ш. Кагануў, І. Стол-

нальнае зьяненне настаўніка сярэдняй школы і толькі за тое, што тав. Трушэвіч не запавіў карткі (захаруў у той час) камісія па атэстачыі настаўнікаў пры адведзе школ упраўлення Беларускай чыгункі (старшыня камііі т. Бычынскі) не пралетвіла яго на запырджэнне ў персанальным званні. Той-ж самае атрымалася і з тав. Шчукай Яна на некалькі дзён паяней здала апаўнены карткі, і за гэта не пралетвілі на запырджэнне ў Наркамасветы, хоць усе справы і праляжалі ў адведзе школ 5—6 месяцаў.

Неравома, па якіх прычынах аказалася зусім неатаставанымі настаўнікі жлобінскай чыгуначнай сярэдняй школы тт. Сарапін, які скончыў БДУ і настаўнічае 15 год, і Соскіна, якая скончыла педагогічны тэхнікум і мае васьмігадовы педагогічны стаж.

Аб колькасці «напушчаных» і «прапушчаных» яскрава гаворыць той факт, што з 34 настаўнікаў той-жа жлобінскай школы, якія дараць амаль усе маюць закончаную вышэйшую ці сярэдняю асвету, толькі 6 чалавек атэставаны Астатнія аб зусім не атрымаў персанальнага звання, або яно прысвоена яўна няправільна. Па ўсіх школах Беларускай чыгункі з 500 настаўнікаў, прапуючых на тэрыторыі БССР, толькі 261 атрымаў званні і то многія няправільна зняжаны.

Няма патрэбы даказваць, што настаўнік, які беспасадэўна не атрымаў заслужанае ім ганаровае званне, адчувае сябе зняважаным. Гэта не можа не адбіцца на яго агульным настроі і на рабоце ў школе.

Трэба сказаць яшчэ аб самой арганізацыі работы па атэстачыі настаўнікаў.

Усе тэрміны заканчэння атэстачыі настаўнікаў даўно прайшлі. Апошні тэрмін, устаноўлены ўрадам, скончыўся і жнівень г. г. аднак атэстачыя па БССР і зараз не закончана Сотні скарг настаўнікаў на няправільную атэстачыю ляжалі на разгляданым. Што-дзённая дзесяткі настаўнікаў абіяваюць парогі Наркамасветы. Але не толькі вырашаныя-справы а нават прыбыву ў наркома дабіцца вельмі цяжка. Парабнах, дзе правядзена атэстачыя, многа настаўнікаў не прайшлі яе.

І нарэшце аб атэстатах. Атэстачыю можна лічыць праведзенай тады, калі настаўнік атрымаў адпаведны дакумент аб прысвоеным яму персанальным званні. Але ні адзін настаўнік БССР атэстата не атрымаў. Больш таго, і зараз нават невядома, калі гэтыя дакументы будуць гатовы, бо Наркамасветы БССР усе яшчэ валдае перагаворы аб іх друкаванні.

У пастанове партыі і ўрада праду-гледжана прысваенне лепшым, заслужаным педагогам звання народнага настаўніка. У БССР ёсць амаль выдатны майстраў педагогічнага працэса, але Наркамасветы не знайшлі ў адной кандыдатуры для прадстаўлення на атэстачыю ў гэтым ганаровым званні.

Толькі непаваротліваасцю, няведаннем людзей і шкоднай кваробай перастраскоў з боку Наркамасветы БССР можна вытлумачыць гэсае становішча з атэстачыяй настаўнікаў.

Ф. КАНСТАНЦІНАУ.

АГЛЯД ДРУКУ ВЕДАЦЬ СВОЙ ГОРАД

Вялікі саветні народ бязмежна любіць сваю радзіму.

Ен любіць яе неабольжыны раўніны, яе вольчавыя пышныя лясы, яе магучыя горы, яея гягнуча да сонца, яе бягучыя ўперад поўнавоныя рамы, яе трыгожны гарады, багатыя вёскі і вёскі.

Кожны яе куток дарагі і блізка нам. Кожны выршок нашай зямлі нікому піколі не аддасць саветні народ, бо яна жаліва рабоча-сялянскай крывёю ў жорсткай барацьбе са шматлікімі вольмі народа.

Наша шчаслівая моладзь якая вельмі голая па вятках і рэзкава, яе бы пагражала заставіць руку палачоў самадэяражаў, павіна зняёміцца з мінудым, каб яшчэ лепш аданіць сучаснае, каб яшчэ яёнай уавіць сабе ўсю веліч заслуг і подвігаў большавіцкай партыі, яе прадваіроў, вялікіх гяіняў талавештва — таварышаў Леніна і Сталіна, якія далі нам шчаслівае і ярака жыццё.

Вывучэнне мінулага і сучаснага свайго вольбіска, горада, раёна, завода, калгаса, расказаў старых рабочых калгаснак, ватарнаў рэвалюцыі і грамадзянскай вайны — неабходныя ўмовы для існавага развіцця моладзі ў духу бяззаветнай адданасці справе сацыялізма любові па сваймі радзімі-матэры.

Кіруючыся гэтым, рэдакцыя арпанскай газеты «Ленінскі прызыў» (рэдактар тав. Зярынік) пачала друкаваць на старонках газеты варывы аб мінулым і сучасным горада Оршы, гісторыя якая багата шчабімі падзеямі і фактамі.

«Горад Орша» — ціпа газета — існаваў ужо ў канцы XI стагоддзя. З таго часу Орша не раз пераходзіла з рук у рукі: князкі бы «рурыкавічы», належала яна і літоўска-польскім князям. Доўгі год пал гарадскімі асенамі Оршы ілілі аросеправітныя баі паміж рускімі войскамі і літоўска-польскімі захватчыкамі...

Праходзілі праз горад войскі Петра I, праходзіў са сваім войскам і Напалеон I. Прая яго ён і ўпцякаў, разбіты рускімі войскамі. Газета мавыя цікавыя дакументаў расказвае аб тым, як узнік горад, як ён разраваўся, што ён меў пры самадэяражаў:

«Б манастыроў і царкваў, адна большыя, піль павучальных устаноў — вучылішча духоўнае, прыходскае і трохкласнае гарадское. Перад вайной 1914 года ў Оршы налічалася 13 тысяч жыхароў.

Яшчэ адзін дакумент: «Не глядзячы на зручнае месца-палажэнне (пасе, дзе чыгуначныя дарогі, рэчка Днепр) Орша апаўнявалася пераасцю свайго жыцця... Рознага роду прамысловых устаноў у горадзе налічваецца 40 з большым 200 рабочых. Дзёна горада далаеаючы 19 тыс рублёў.

Газета далей апісвае белнае паднявольнае жыццё, энэргію эксплаатацыю, злёвкі якія тварылі пад рабочым людям і бядным сялянствам капіталісты, памешчыкі. Разам з тым, газета паказвае, як расла нянявісць у рабочых да парызма, супроць фабрыкантаў і памешчыкаў.

Становічым бокам работы ўсіх мастацкіх калектываў і гурткоў з'яўляецца тое, што яны маюцца, у іх працоўны ўдзел таварышы, старшыні, дзёці — людзі розных прафесій і спецыяльнасцей. Істотным недахопам з'яўляецца тое, што ў большасці гурткоў рэпертуар адзін і той-жа.

Г. СЯРГЕНКА.

МАРУДЗЯЧЬ З МАЛАПЬБОЙ НАСЕННАЙ КАНЮШЫНЫ

Тэрміны малапбы насеннай канюшны даўно прайшлі. Аднак у Удзельнікам раёна з малапбы не сплываюцца ў раймадэлацэ нават няма вестак аб холзе малапбы канюшны Некаторыя ж калгасы, як «Другая п'янітолка» «Комінтэрна» імя Крапіна і інш., да малапбы нават не прыступілі.

Старшні гэтых калгасаў чакуюць малатэрнаў з МТС. Але-ж і МТС не думае аб малапбы насеннай канюшны. Малатэрні з канюшнап'янітолкам прыстасаванам няпраўны. Такама не скарыстоваюцца дзве трактарныя канюшнап'янітолкавы машыны (адна з іх патрабуе рамонт).

Марудзяч з малапбы насеннай канюшны і ў Бабурыцкім раёне. З 120 калгасаў насенную канюшную абмалатцілі толькі 12. Бабурыцкая МТС не дапамагае калгасам у малапбы.

П. ХОЛАД, В. КАРНІЛАУ.

СВІЦЛАВІЧЫ. Сёлетня ў раёне атрыман багаты ўраджай канюшны. Перадавы калгасы, як імя Шмітца, «Большыя», «Новае жыццё» і інш. саевочасва ўборалі канюшную, правалі абмалот і выпірае яе, выканалі дзяржаўна абавязальнасць і забяспечылі сабе насеннем.

Аднак, у радзе калгасаў малапбы канюшны алкдаваюцца на больш позні час. Так, у калгасе «Ленінскі шлях» (старшыня тав. Кавалёў), Бабіцкага сельсавета, насенная канюшная ляжыць на дварах і гніе. Не распачыналі абмалот канюшны і зладу чыносы дзяржавае калгасы «Чырвоны беларус», Пакапскага сельсавета, «Пра-свят», Навілаўскага сельсавета і інш. У калгасе імя Карла Маркса, Свіцлавіцкага сельсавета, сноманая канюшная пагніла ў полі.

А. НАХАБЦАУ.

ЗАКАНЧВАЮЦЬ УБОРКУ БУЛЬБЫ

ПУХАВІЧЫ. Калгасы раёна шырока разгарнулі масавую ўборку бульбы. Адначасова з уборкай калгасы разлічваюцца з дзяржавай па бульбапастаўках. У сельсаветы «Панітолка», Пу-дзіцка-Слабодскага сельсавета, калгаснікі поўнасцю закончылі ўборку бульбы на плошчы 42 гектараў. Зараз правядзіцца пераворанне.

Дружна праходзіць уборка бульбы і ў сельсаветы «Звязда», Блонскага сельсавета. Тут убрана 25 гектараў. Добрыя ўзоры работы паказваюць Тав. Хамічык, Вера Кузіч, Фёкла Шамко. Яны выконваюць нормы выпрацоўкі па 190 і больш процантаў.

Арганізавана вышлі на ўборку бульбы калгаснікі сельсавета «Новая Слава», Слабодскага сельсавета. На работу выхадзіць 90 жанчын. Большасць з іх перавыконваюць нормы выпрацоўкі. Лепшыя стаханавцы Надя Далічэвіч, Ліда Калач, Ганна Куляшэвіч і Надя Меркуль штодзённа выконваюць па 0,12 гектара бульбы пры норме 0,05 гектара. У калгасе выкапана ўжо 50 гектараў бульбы.

П. НАСНОУ.

